

УДК 821.161.3'06 – 1 – 055.2 – 993

M.I. Кірушкіна
аспірант каф. беларускай літаратурны
Гомельскага дзяржсаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны
e-mail: k.marusia90@mail.ru

**МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦІЯ ЭРАСУ
Ў СУЧАСНАЙ ЖАНОЧАЙ ПАЭЗІІ**

Даследуеца спецыфіка такой мастацкай формы любові, як эрас. Каханне-страсць у інтэрпрэтацыі сучасных паэтак спалучаецца з ірацыянальнасцю, інтымнасцю і эмацыянальнасцю. Суб'екты ўнае асэнсаванне «жаночага пачатку» і псіхалогіі адносін, паэтызацыя сексуальнасці і жаночага цела адкрыта прадстаўлены ў сучаснай літаратурнай прасторы. Творчасць сучасных паэтак з'яўляецца мала даследаванай, што тлумачыць навізну працы.

У сучаснай прасторы развіцця сацыяльных прыярытэтаў грамадства галоўнае значэнне надаеца індывідуалізацыі культуры і стылем жыцця. На індывідуальна-псіхалагічным і матывацыйным узроўнях маюцца на ўвазе сексуальныя паводзіны і эратычная форма любові. Сучасны культ цела вызначыў пэўныя зрухі ў сексуальнай культуры, якія звязаны са зменамі ў сістэме гендарных адносін. Галоўным суб'ектам адпаведнай дэструкцыі сталі жанчыны. Паводле К. Хорні, у гістарычнай праекцыі прычынамі і фактарамі феміністычнага дыскурсу з'яўляюцца наступныя: 1) эмацыянальная залежнасць ад супрацьлеглага полу; 2) забарона прамога выражэння сваіх патрабаванняў і агрэсіі; 3) адносіны да сябе як да слабай або бездапаможнай істоты; 4) адсутнасць выйсцяў для адкрылага выяўлення пачуццяў і сваёй сексуальнасці [1].

Прырода жанчыны вызначаецца праз пошук і свободны выбар сацыяльнай ролі, культурных образаў, сексуальных арыентаций. Даследаванне ўнутранага «я», фундаментальных каштоўнасцей (прыгажосці, задавальнення жыццём і г.д.), свайго цела рэалізуеца суб'ектамі ў пачуццёвай сферы. Сапраўданай асновай гендарных адносін з'яўляеца каханне. Актуальная патрэба ў адчуванні гэтага пачуцця можа разглядацца як сексуальнае жаданне, якое нараджаеца страхам адзіноцтва, болем або іншымі моцнымі эмоцыямі.

У сучаснай сітуацыі мультыкультуралізму папулярна трохкампанентная мадэль суб'екты ўнае-эмацыянальнага пачуцця Р. Стэрнберга, паводле якой інтымнасць, страсць і аваўязкі ўтвараюць дасканалае каханне [2]. Практычнае значэнне дадзеная формула набывае ў камбінацыях асноўных харкторыстык: 1) сувязь сексуальнасці і інтымнасці, што існуе пры рамантычным каханні, але мае на ўвазе каханне эратычнае; 2) сувязь інтымнасці і адказнасці ў межах таварыскай любові або партнёрскай любові, з якой выключана сексуальнасць; 3) дасканалае каханне, пры якім усе тры кампаненты знаходзяцца ў стане раўнавагі, якое Стэрнберг называў «Balanced Triangle» – сбалансаваным трохкутнікам [2]. Каханне пасля фазы свайго развіцця балансуе паміж інтымнасцю, сексуальнасцю і адказнасцю.

Тэма кахання дае магчымасць для разгортання глыбокага лірычнага перажывання, стварэння экзістэнцыйных сітуацый, інтэграцыі любові ў іншыя эстэтычна абумоўленыя паняцціны сферы. Стэндаль прытрымліваеца наступнай думкі: «Усялякае каханне, якое здарaeца назіраць на зямлі, нараджаеца, жыве і памірае або дасягае ўзору ўніверсальнага, бессмяротнасці, прытрымліваючыся адных і тых жа законаў» [3, с. 11].

Навуковы кіраўнік – І.Ф. Штэйнер, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры Гомельскага дзяржавнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны

Асноўнай аналітычнай адзінкай для вывучэння псіхалогіі асобы з'яўляецца пачуццё. У сферы эмацыянальных адносін, як вядома, дамінантнае месца належыць каханню, у прыватнасці каханню-апантанасці. Такое пачуццё балансуе ад максімальнага жадання авалодаць аб'ектам любові да глыбокай адданасці. Так нараджаецца актыўная форма любові – каханне-страсць, што імкненца да ідэалізацыі пачуцця. У этычным разуменні з паняццем любові звязаны інтимныя і глыбокія пачуцці, адметны від свядомасці, духоўны стан і дзеянні, якія накіраваны на аб'ект сімпатыі. Складанасць любові вызначаецца тым, што ў гэтым пачуцці найбольш арганічна спалучаны духоўныя і фізіялагічныя адчуванні чалавека. Тому ў псіхалагічна-эмацыянальнай сферы асобы існуе эратычнае каханне. Для выражэння і тлумачэння аспектаў любові старажытныя грэкі выкарыстоўвалі пэўныя тэрміны. Паняццем «эрас» яны тлумачылі пачуцці, накіраваныя на прадмет з мэтай цалкам авалодаць ім. Гэты тэрмін выражвае каханне-жарсць, рэўнасць і адчувальную цягу, якая звязана з яго пафасам, афектнай сэнтыментальнай часткай. Эрас – гэта моцнае гарачае пачуццё, зачараўванае каханне. У інтэрпрэтацыі Э. Форма эратычнае каханне мае наступныя асаблівасці: а) інфантыльнае стаўленне да жыцця; б) падманлівы харктар сексуальнае цягі да аб'екта свайго пачуцця; в) спонтанная эмацыянальная рэакцыя [4].

У паэтычнай творчасці Я. Дашинаій рэалізавана адметная тэорыя любові-страсці, якая з'яўляецца крыніцай існавання для асобы. Лірычнае герайні паэткі прадугледжана акцэнтуе ўвагу на такой акалічнасці:

Там у перашкодайстойлівым небыцці
стратэгічным пунктам апоры –
стане каханне [5, с. 16].

Унутраныя перажыванні жанчыны за свой лёс у сучасным пакутным свеце ператвараюцца ў мастацтва кахаць. Але наяўнасць такога тыпу любові звязана з дзеянасцю душы, паколькі ў стане закаханасці і эратычнага памкнення рацыянальнае светабачанне не мае сэнсу. «Эрас ёсць закаханасць у жыцці, “афект быцця” (Фіхтэ), прага паўната, прага паўнавартаснасці, прага вечнага жыцця» [6, с. 16].

Эрас у вершатворчасці Я. Дашинаій мае свае адметныя ўласцівасці: працягласць/хуткасць узнікнення пачуцця; рэальнасць/ірэальнасць яго існавання ў свядомасці як адметнага інтимнага стану асобы; сіла і энергія пачуцця як квінтэсэнцыя кахання-страсці; духоўна-эмацыянальная скіраванасць пачуцця.

Паняцце «каханне» ў вершах паэткі атаясамліваецца з жыццёвай патрэбай, што дапамагае павялічыць узровень пачуццёвасці. Эрас (як пачуццё) – гэта сродак гармоніі з сабой і са светам неусвядомленых фантазій, што падпарадкованы мінулым пачуццям і адносінам. Жаданне адчуваць, імкненне да паўнавартаснага авалодвання аб'ектам кахрання ўтварае своеасаблівы інтимны стан душы лірычнай герайні:

Мець слых – і не пачуць твой голас,
мець зрок – і не пабачыць вочы <...>
Я ўспамінаю тваё цела
ў снах, дзе час так праста зблытаць
са свядомасцю [5, с. 35].

Прыродны інстынкт «кахаць і быць кахранай» не перашкаджае герайні нават у анірычнай рэальнасці спраўдзіць свае мары пра зліццё з аб'ектам кахрання.

Сучасная філасофія сцвярджае: «Неусвядомленая пабуджальная сіла любові – сексуальная цяга, лібіда, якая ўзнікае з фізіялагічнай крыніцы і імкненца да сваёй мэты. Дадзеная энергія можа быць звязана са зневінімі ўзбуджальнымі “прадметамі”, да якіх адносяць прыгожы твар, вызначальныя часткі цела, розныя выяўленні і фантазіі» [2, с. 363].

Паводле Я. Дашинаій, статычнае жыццё дасягае апафеозу ў момант пяшчотна-інтимных адносін:

Не будзе вясельнага здымка
ў сямейным альбоме...
Нахабная noch у абдымках
шалёных агоній [5, с. 30].

Тэорыя кахання паэткі пачынаецца з чалавечых адносін, дзе вызначальнай умовай з'яўляецца свядомая форма інтывінных зносін. Тып такой любові не толькі нараджае задавальненне, але і з'яўляецца прыкладам глыбокага шчасця. Эратычнае каханне – з'ява ірацыянальная, паколькі не прадугледжвае ўсвядомленай пакуты. Асноўная ўмова такога гарачага пачуцця – мнеманічныя рэакцыі на дыялог паміж закаханымі:

На памяць стогн,
на памяць уздых,
на памяць міліметры цела.
Адолъвала цябе на слых,
навобмацак цябе хацела [5, с. 50].

У прыведзеных вышэй радках трансфармацыя эратычнай энергii ў веліч страсці садзейнічае самасцвярдэнню свабоды. Каханне мае неабмежаваныя ўласцівасці: імкненне пераадолець існуючы рытм жыцця. Важнае значэнне набывае цялеснасць, бо зневешння якасці (паводзіны індыўіда) выключаюць індыўідуальны выбар у каханні.

М. Бярдзяеў вылучаў два тыпы любові – узыходзячу (эратачную) і сыходную (агапічную) [7]. Першая (любоў-эрас, любоў-сімпатыя) харектарызуецца прыцяжэннем, захапленнем аб'ектам любові. Такі эрас – гэта шлях да ўдасканалення свету ідэй праз пачуццёвы свет, які мае трагічны харектар. Другая – любоў-жаль, любоў-спачуванне, што не патрабуе нічога ўзамен. Адрозненне заключаецца ў тым, што любоў эратычная ёсць злучэнне з іншым у Богу. Адметнасць такой тыпалогіі ў стварэнні сапраўднай любові, якая мае адценні двух тыпаў.

Разуменне любові патрабуе наяўнасці інтуіцыі, ўмення ў канцэнтравацца на адзінным любоўным стане. Камбінацыя апантанага кахання і адначасова яго духоўнага кампанента дэманс truецца Я. Дашинаі у наступных паэтычных радках:

Выкраду тваё дыханне,
каб было лягчэй
дыхаць-дыхаць, перадыхаць
тысячы начэй,
безліч апастыльных думак,
шмат крутых дарог...
Ты мне не патрэбны, мілы,
мне патрэбен
Бог [5, с. 18].

Засяроджанаасць лірычнай герайні на сваіх уласных перажываннях ператвараеецца ў пошук сапраўднай гармоніі, што знаходзіцца ў рэчышчы прыцягальнай любові. Апантанасць, прамерная эмацыянальнасць, прайавы глыбокай чуласці з'яўляюцца складнікамі кахання, суадноснага з духоўным спакоем.

У вершатэкстах паэткі разам з «эратачным» існуе альтэрнатыўнае «платанічнае»:

Мы жывем у вачах адно аднаго,
бесцялесна згасаем.
Акуратна вершаскладаем
дні. Німбы нашага цела ўжо
расквітнелі (дух – як плоці жаніх).
Мы на вейкі з табою замкнемся
і адно ў адным застанемся
ўдваіх... [5, с. 85].

«Эрас у Платона – гэта імкненне да дасканаласці, якое накіравана на павелічэнне ўзору юно пацуццяў і разумення, на ўзыходжанне на ўсё больш высокую духоўную ступень» [7]. Цялеснае замяняеца супрацьлеглы, духоўным, якое таксама апелюе да эратычных памкненняў суб'ектаў кахання. Але ў той жа час такі тып кахання захоўвае адну з вышэйших форм маральнасці, што раскрывае сапраўдную сутнасць асобы. Прадмет любові дапамагае раскрыць вечнае імкненне герайні да самаўдасканалення:

Твае вочы – як лесвіца ў неба.

Я стагоддзі ўзбіралася марна
на адвечны спачын.

Ты маёй станавіўся патрэбай [5, с. 31].

Псіхофізіялагічная арганізацыя асобы залежыць ад судакранання, блізкасці, ад значэння каштоўнасцей, якія існуюць пры рэальных адносінах. Каханне-страсць садзейнічае пераадольванню адчужанасці паміж закаханымі: кожны суб'ект адносін з'яўляеца цэнтрам свядомасці для іншага на перыфериі любоўных пацуццяў.

У лірычных тэкстах паэткі інтэрпретуюць Эрас як унікальнае пацуццё, стан душы чалавека, дзе сумяшчаюцца думкі, унутраная сіла і духоўная энергія. У паэзіі Т. Сівец рэалізуеца адметная псіхааналітычная форма ірацыяналнай любові, а менавіта, эрас-перажыванне. Лірычнае герайні паэткі адчувае любоўную цягу да аб'екта пацуцця, якая суправаджаеца неаднародным усведамленнем свайго жадання, паколькі ў яе свядомасці дамінуе пэўныы псіхофізіялагічны пачатак, які кантрлюеца «звыш-Я»:

Я ўсё запомню: гэты бераг,
Мар-аблачынак сонны рух,
І водар недаспелых бэраў,
Што мы сарвалі не ў пару...

Прылівам набягалі хвалі
І палахлівы шэпт: «Не руш...»
Запомню, як нябёсы звалі
І сэрцы рваліся ўгару...

Як наталялі хвіляў пругкасць
Нязбыўнай прагай – затрымаць!
Як небам напаўнялі руکі,
А вусны словамі трymа... [8, с. 31].

Паўната свайго існавання ў сусвеце перажываеца жанчынай – лірычнай герайні, у кантэксце прыроды і інтымна-цялесных адчуванняў. Такая эратычнае форма разглядаеца не як паўнавартасны псіхофізічны контакт, а як узаемадзяянне цела, душы і прыродных інстынктаў.

Каханне – гэта абстракцыя, якая складаеца з душэўнага водгаласу, асалоды, а таксама сінтэзу пацуццяў і розуму. У межах анірычнай рэальнасці такое пацуццё можа атаясамлівацца з марай, якая суправаджаеца не толькі неўсвядомленымі паводзінамі, але і прагай фізічнай цеплыні і задавальнення.

Т. Сівец паказвае сцэнарый такой любові, дзе жаданне + псіхэмацийны стан асобы нараджаюць інтымныя адносіны па-за свядомасцю:

Выкрут рук і душы – я вачніцы ратую ад спamu,
Што калоціцца ў жылах: ТЫ-ТЫ <...>
Ты стаіш за плячом... Ані руху, ні гуку, ні слова...
Не жыццё і не смерць... Толькі прага
сляпога цяпла...» [8, с. 44].

Але ў адпаведнай лірычнай сітуацыі сексуальнае задавальненне рэдуцыруеца жаданнем моцнага пацуцця і адчуваннем сябе каханай. Накіраванасць такой любові

з'яўляеца дыспазіцыйнай, паколькі сумяшчае эратычны пачатак, псіхалогію і душэўную патрэбу.

У паэзіі Я. Дашинаі кахранне-страсць мае двухаспектны патэнцыял – ірацыянальнае свабоднае захапленне аб'ектам любові (яго цялеснасцю) і чысты, прыгожы акт рэалізацыі пачуцця як вышэйшы сэнс існавання асобы (яго духоўны пачатак).

Паняцце любові даволі шматаспектнае, што дазваляе разглядаць яго з розных пазіцый. У сучасных фена-тэкстах (тых, што звязаны са структурнай упрадкаванасцю феміннага ў межах жаночага дыскурсу) адкрыта паэтызуюцца паняцці жаночага цела і сексуальнасці. Пачуццё любові спалучана з актам фізічнага задавальнення. Кахранне – гэта глыбокае, звычайна ірацыянальнае пачуццё, якое выклікае ў асобы моцныя перажыванні, звязаныя са сферай лібіда. Жаночае асэнсаванне сексуальнай энергіі разглядаецца паэткамі з дзвюх пазіцый: страсці як формы любові і паказу жаночай сексуальнасці.

Адметная эратычная свядомасць разглядаецца паэткамі ў кантэксце паказу афектнага стану жаночай суб'ектыўнасці. Характар любоўнай цягі прадстаўлены ў вершаваных радках В. Куставай:

Шэптам прамаўляе
жарсыці голас, тромкі
й моцны ад пажару,
што нутро ўздымае.
Вільгаць наталеньня
целаў нашых гронкі,
што ў адзіным ўздрыгу,
поўнячы, спыняе.

Нашы папялішчы
стомна ў ложку тлеюць –
мы ад іх зъяляталі
зънітаваньнем душаў.
Лозы аплятаюць,
і пястоўна млече
між лілеяў снульых
шчасціца непарушнасць [9, с. 47].

Гармонія цела і эмоцый прыпадабненія свабодным адносінам паміж мужчынай і жанчынай. Стан такой любові ўключае псіхалагічныя адчуванні, што падпарадкованы неўсядомленаму асобы. Супрацьпастаўленне фізічнай любові і духоўнай блізкасці разглядаецца як працэс пераацэнкі жыщчэвых стэрэатыпаў. Пачуццё любові звязана не толькі з прыроднымі інстынктамі, але і з адлюстраваннем стасункаў закаханых і прыроды, што суправаджаецца адыходам аўтара ад канонаў ідэліі. Такое неўсядомлене пачуццё, нястрыманае жаданне авалодаць аб'ектам кахрання паказана ў вершы В. Бурлак:

Ён кахаў яе сярод поля
За квітнеючымі садам,
І аблокі плылі паволі
Па-над вышкамі з правадамі [10, с. 87].

Жанчына становіцца аб'ектам жадання з боку мужчыны. Эратычнае пачуццё выявляе фізічныя інстынкты асобы. Пэўныя пейзажныя вобразы выступаюць «сведкамі» любоўнай гісторыі.

Інтymнасць, цялеснасць, занадта смелая развагі лірычнай герайні складаюць канцепцыю любові-жарсці ў творчасці Л. Сом. Важным момантам з'яўляеца даследаванне не толькі эмацыянальных праяў, але і ўвасабленне сімвалічных цялесных адзнак мужчынскага і жаночага:

Калі жанчына разынімае ногі,
Абхоплівае талію каханка,
Яго съцябло яе знаходзіць кветку,
Пухнатую ці голеную гладка,
Што думае яна
У гэты момант?.. [11, с. 56].

У гэтых радках флалярныя сімвалы сексуальнасці дазваляюць паказаць спецыфіку любоўных адносін – наданне прадметным рэаліям не ўласцівых ім функцый. Эратычна афарбаваныя думкі лірычнай герайні маюць рэфлексійны харктар, паколькі гэта шлях да спасціжэння «звышнатуральных» пачуццяў.

Акцэнт на прадстаўленні ў вершах драматызму кахання, што замяняеца фізічнай любоўнай энтрапіяй, звязаны з презентацыяй сітуацыі інстынктыўнага жадання. Напэўна, гэта тлумачыцца адчуваннем жанчынай глыбокага незадавальнення сваім жыццём. Такім чынам, сексуальная афарбаванасць любові дазваляе зрабіць выснову, што паэткі з прэтэнзіяй на сацыяльную самадастатковасць дэманструюць фізічны акт кахання як выхад не толькі за межы дазволенага, але і як індывідуальную свабоду. Мастацтву спецыфіку жаночага эрасу складае ірацыянальнае пачуццё. Арыентацыя харктару жанчыны – лірычнай герайні падпарадкоўваецца асабістай патрэбе кахаць, псіхалагічным прынцыпам лібіда, што звязаны са станам неўсвядомленага ў жыцці кожнай асобы.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Хорни, К. Психология женщины. Самоанализ / К. Хорни. – СПб. : Питер, 2015. – 320 с.
2. Райгородский, Д. Психология и психоанализ любви : учеб. пособие / Д. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М., 2002. – 688 с.
3. Стендаль. О любви / Стендаль ; пер. с фр. М. Левберг и П. Губера. – Мінск : Выш. шк., 1979. – 232 с.
4. Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм ; пер. с англ. А. В. Александровой. – М. : АСТ, 2015. – 221 с.
5. Дашина, Я. Графіці на сэрцы / Я. Дашина. – Минск : Літ. и искусство, 2007. – 128 с.
6. Вышеславцев, Б. Этика преображенного эроса / Б. Вышеславцев. – М. : Республика, 1994. – 368 с.
7. Черный, Ю. Философия пола и любви Н. А. Бердяева / Ю. Черный. – М. : Наука, 2004. – 132 с.
8. Сівец, Т. Таму, хто знайдзе... (Каханне ды іншыя казкі) : вершы, проза, п'есы, пераклады / Т. Сівец. – Мінск : Логвінаў, 2008. – 184 с.
9. Кустава, В. Тамсама : вершы / В. Кустава. – Мінск : Маст. літ., 2006. – 150 с.
10. Бурлак, В. За здаровы лад жыцця : вершы / В. Бурлак. – Мінск : Логвінаў, 2003. – 102 с.
11. Сом, Л. Карапеца прыйдзе ноччу : вершы пра каханне / Л. Сом. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 88 с.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 06.10.2018

Kirushkina M.I. Artistic Interpretation of Eros in Modern Feminine Poetry

In the article we investigate the essence of such an artistic form of love as Eros. Love-passion, as contemporary poetesses view it, combines with irrationality, intimacy and emotionality. Subjective perception of «the feminine origins» and psychology of relationships, poeticizing of sexuality and women body are vividly presented in modern literary space. Creativity of contemporary poetesses is little researched, which explains the novelty of this work.